

## ■ Сацыяльны клопат

## ВЫПЛАТЫ ПАВЯЛІЧАЦА

## 3 лістапада ўзрастуць дапамогі па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда

Як паведамілі ў адзеле народанасельніцтва, гандарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, у адпаведнасці з новай рэдакцыяй закона «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» з 1 студзеня 2013 года памер штомесячнай дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў дыферэнцыруецца ў залежнасці ад колькасці дзяцей у сям'і.


На першае дзіця ён складае 35% сярэднямесячнай зароботнай платы работнікаў рэспублікі, на другое і наступных дзяцей — 40%. Дапамога на дзіця-інваліда прызначаецца і выплачваецца ў памеры 45% сярэднямесячнай зароботнай платы незалежна ад чарговасці нараджэння дзяцей у сям'і.

Для разліку памеру гэтага віду дапамогі з 1 лістапада гэтага года па 31 студзеня наступнага года прымяняецца паказчык сярэднямесячнай зароботнай платы за трэці квартал 2015 года ў памеры Br6 млн 953 тыс. 494. Такім чынам, з лістапада 2015-га па студзень 2016-га памер штомесячнай дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да

3 гадоў складае: на першае дзіця — Br2 млн 433,7 тыс., на другое і наступных дзяцей — Br2 млн 781,4 тыс., на дзіця-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў — Br3 млн 129,1 тыс.

Тым, хто пражывае на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення або з правам на адсяленне, дапамога па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца і выплачваецца ў памеры 150% да ўстаноўленага законам.

Пастановай міністэрства зацверджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БГМ), які з 1 лістапада гэтага года па 31 студзеня наступнага года



ФОТА БЕЛТА

складае Br1 млн 567 тыс. 810 у разліку на месяц. Паколькі памер новага БГМ ніжэй, чым памер дзейнага з 1 жніўня па 30 кастрычніка гэтага года (Br1 млн 569 тыс. 130), то ў адпаведнасці з заканадаўствам новы нарматыў не ўжываецца для разліку памераў астатніх відаў дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.

Такім чынам, аднаразова дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці (10 БГМ) на наступныя тры месяцы па-ранейшаму складае Br15 млн 691,3 тыс., пры нараджэнні другога і наступных дзяцей (14 БГМ) — Br21 млн 967,8 тыс. Аднаразовыя выплаты жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных ар-

ганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, — Br1 млн 569,1 тыс. (100% БГМ).

Штомесячная дапамога на дзіцяці, старэйшых за 3 гады, з асобных катэгорый сем'яў, якія вызначаюцца заканадаўствам, на дзіця-інваліда (70% БГМ) раўняецца Br1 млн 98,4 тыс., на іншых дзяцей у сям'і (50% БГМ) — Br784,6 тыс. Штомесячная дапамога па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў (100% БГМ) складае Br1 млн 569,1 тыс.; штомесячная дапамога на дзіцяці ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраванага ВІЧ (70% БГМ), — Br1 млн 98,4 тыс.

Штомесячная дапамога сем'ям на дзіцяці ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў складае Br784,6 тыс. (50% БГМ).

Канстанцін ЛЮТКЕВІЧ

УВАГА,  
ПРАМАЯ ЛІНІЯ!

Паляўнічыя і рыбаловы, рыхтуйце пытанні!

Як загадаць праз інтэрнет пуцёўку на паляванне? Ці можна замест агнястрэльнай зброі выкарыстоўваць лук і арбалет? Ці патрэбна радаслоўная сабака, якога бяруць на паляванне?

Атрымаць адказы на гэтыя пытанні і задаць свае можна будзе падчас «прамой лініі» ў рэдакцыі «Звязды» са старшынёй Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Юрыем Іванавічам ШУМСКИМ.

Яна пройдзе ў рэдакцыі «Звязды» заўтра,

30 кастрычніка, з 11 да 12 гадзін.

Тэлефануйце ў гэты час на нумар (017) 287 18 71.

Папярэдне свае пытанні можна пакінуць па нумары (017) 287 18 38

або даслаць іх на e-mail pryroda@zviazda.by.

БЕЛАРУСЬ — 44-я  
ПА ВЯДЗЕННІ БІЗНЕСУ

Беларусь заняла ў рэйтынгі Doing Business-2016 («Вядзенне бізнесу-2016») 44-ю пазіцыю сярод 189 дзяржаў, па якіх праводзіцца гэта даследаванне, паведаміла БЕЛТА.

Згодна з аналігічнай справаздачай, апублікаванай у кастрычніку мінулага года, краіна займала 57-е месца. Разам з тым пасля традыцыйнага перагляду вынікаў папярэдняга справаздачнага перыяду, звязанага з абнаўленнем даных, заснаваным на прадстаўленні краінамі — удзельніцамі даследавання дадатковых матэрыялаў і каментарыяў, а таксама ў сувязі са змяненнем метадалогіі ацэнкі паказчыкаў фармальна лічыцца, што Беларусь займала ў справаздачы Doing Business-2015 не 57-е, а 43-е месца.

У глабальным рэйтынгі Сінгапур захавала сваю пазіцыю лідара. У дзясятцы краін з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для прадпрыемальніцкай дзейнасці за Сінгапурам ідуць Новая Зеландыя, Данія, Рэспубліка Карэя, Ганконг (Кітай), Вялікабрытанія, ЗША, Швецыя, Нарвегія і Фінляндыя.

Сярод краін постсавецкай прасторы смагае высокае месца (16) займае Эстонія. Следзя за ёй ідуць Літва (20), Латвія (22) і Грузія (24). Далей — Армения (35), Казахстан (41), Расія (51), Малдова (52), Азербайджан (63), Кыргызстан (67), Украіна (83), Узбекістан (87), Таджыкістан (132).

У Мінэканомікі падкрэслілі, што ў справаздачы «Вядзенне бізнесу-2016» для Беларусі зафіксаваны дзве станоўчыя рэформы: скарачэнне агульнага тэрміну дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і здзелак з ёй, з магчымасцю ажыццяўлення рэгістрацыйных дзеянняў у тэрміновым парадку — на працягу аднаго рабочага дня (паказчык «Рэгістрацыя ўласнасці»), а таксама ўвядзенне для суб'ектаў гаспадарання электроннай дзяржаўнай рэгістрацыі (паказчык «Рэгістрацыя прадпрыемстваў»). Спрашчэнне правіл уваходжання ў бізнес дало магчымасць палепшыць рэйтынгавыя пазіцыі краіны па паказчыку «Рэгістрацыя прадпрыемстваў» адразу на 27 пунктаў.

Сукупны рэйтынг спрыяльнасці ўмоў вядзення бізнесу засноўваецца на паказчыку аддаленасці ад перадавога рубяжа (ПР). Ён паказвае, наколькі прававы рэжым, які рэгулюе дзейнасць суб'ектаў гаспадарання той ці іншай краіны, набліжаны да перадавых практык у сферы рэгулявання прадпрыемальніцкай дзейнасці. Чым вышэйшы бал, атрыманы па паказчыку аддаленасці ад перадавога рубяжа (складае ад 0 да 100), тым больш спрыяльнае прадпрыемальніцкае асяроддзе і больш трывалыя правыя інстытуты ў краіне. У даследаванні «Вядзенне бізнесу-2016» паказчык аддаленасці ад перадавога рубяжа для Беларусі склаў 72,33 бала (палепшаны да папярэдняга справаздачнага перыяду на 0,54 бала). «Гэта дае магчымасць гаварыць аб тым, што разрыў паміж дасягненнямі краіны і перадавым рубяжом, разлічаным на падставе найлепшых паказчыкаў па ўсіх краінах і за ўсе гады, складае 27,67 бала», — растлумачылі ў Мінэканомікі.

«У цэлым вынікі даследавання «Вядзенне бізнесу-2016» паказалі, што, нягледзячы на існуючыя дасягненні ў стварэнні спрыяльных умоў для развіцця бізнесу, рэзэрв у гэтым напрамку для Беларусі застаецца значным. Урад краіны мае намер і далей праводзіць рэформы ва ўсіх сферах прадпрыемальніцкай дзейнасці, улічваючы рэкамендацыі Сусветнага банка і станоўчы вопыт замежных краін, з мэтай развіцця прыватнага сектара эканомікі і палепшэння ўмоў для вядзення бізнесу», — запэўнілі ў Мінэканомікі.

Беларусь у сусветным рэйтынгі  
DOING BUSINESS

Беларусь заняла 44-е месца па умовах вядзення бізнесу (рэйтынг\* Doing Business-2016) сярод 189 краін. Такія даныя прыводзіцца ў чарговым даследаванні групы Сусветнага банка (World Bank).

Становішча Беларусі па дзесяці ключавых індыхатарах рэйтынга:

месца

**7** — рэгістрацыя ўласнасці

**12** — рэгістрацыя прадпрыемстваў

**25** — міжнародны гандаль

**29** — забеспячэнне выканання кантрактаў

**34** — атрыманне дазволу на будаўніцтва

**57** — абарона інвестараў

**63** — падаткаабкладанне

**69** — вырашэнне неплацежаздольнасці

**89** — падключэнне да сістэмы электразабеспячэння

**109** — атрыманне крэдытаў

Першае месца ў рэйтынгі ўтрымлівае Сінгапур, другое — Новая Зеландыя, на трэцяе месца перамясцілася Данія, Расія займае 51-е месца.

Пачынаючы з 2006 года, згодна з апублікаванымі на афіцыйным сайце Сусветнага банка данымі, у Беларусі зафіксаваны 32 рэформы. Яна прызнана адным з вядучых у свеце рэфарматараў і займае чацвёртае месца сярод 189 краін свету па колькасці рэформ ва ўсіх сферах дзейнасці за апошнія 10 гадоў.

\*Рэйтынг для ўсіх краін складзены па стане на чэрвень 2015 года.

Крыніца: The World Bank Group.

© Інфраграфіка

## ■ Мы і свет

ЦІ БЫЛІ ВЫ  
Ў В'ЕТНАМЕ?

«Калі беларусы прыязджаюць у В'етнам, мы сустракаем іх нават не як турыстаў, а як блізкіх сяброў і таварышаў», — заявіў Нгуен Куок Хынг, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па турызме Міністэрства культуры, спорту і турызму Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам падчас турыстычнага роўд-шоу, арганізаванага ў Мінску.

З 1 ліпеня гэтага года ў аднабаковым парадку В'етнам увёў бязвізавы рэжым для беларусаў. Ён распаўсюджваецца на ўсіх асоб, якія маюць беларускае грамадзянства, і будзе дзейнічаць на працягу года — да 30 чэрвеня 2016-га. Паводле слоў прадстаўніка в'етнамскага міністэрства, у сярэднім краіну наведвае ўсяго некалькі тысяч жыхароў Беларусі ў год. Але з моманту, калі быў уведзены бязвізавы рэжым, у параўнанні з мінулым годам, колькасць наведвальнікаў павялічылася на 30%.

Сёння асноўны турыстычны паток у В'етнам ідзе з суседніх краін — Кітая, Южнай Карэі і Японіі. Гэта больш за тры мільёны наведвальнікаў. Расія займае 7-е месца — каля 365 000. Прытым

ахвотных адпачыць цікавіць не толькі магчымасць бавіць час каля мора, але і эка-, медыцынскі, гастронамічны, гістарычны і культурны турызм.

Адпачынак у В'етнаме лічыцца даволі таным у параўнанні з сусветнымі коштамі. Але для беларусаў раней адной з галоўных перашкод было атрыманне візы, якая цяпер адменена, а таксама адсутнасць прамога пералёту. Што тычыцца апошняга, то перамовы ўжо ідуць і ў хуткім часе мусяць даць вынік. Пакуль можна здзейсніць 9-гадзінны пералёт праз Маскву.

— В'етнам — не толькі прыгожая краіна, — кажа Нгуен Куок Хынг, распавядаючы пра плюсы адпачынку ў В'етнаме, — яе галоўнае багацце — народ, добры і ветлівы. Мы заўжды з асаблівай цеплынёй вітаем турыстаў з постсавецкіх краін і ставімся да іх пабрацку.

Паводле слоў прадстаўніка В'етнама, турыстычная зацікаўленасць мае двухбаковы характар. Ён лічыць, што Беларусь — «цудоўная, прыгожая краіна з гасцінным, добразычлівым, разумным народам», якая ў сваю чаргу можа стаць добрым месцам адпачынку для в'етнамцаў.

Вераніка ПУСТАВІТ.  
pustavit@zviazda.by

На планеце... ідэй  
Як ажыццявіць сваю задуму?

У Гродзенскім турыстыка-інфармацыйным цэнтры прэзентавалі кнігу «Планета ідэй», якая дапаможа ўдзельнікам трансгранічнага супрацоўніцтва. На «Планеце ідэй» партнёраў у замежжы знайшлі многія прадстаўнікі рэгіёнаў Гродзеншчыны, і ўжо ёсць прапановы па сумесных праектах. Як іх правільна падрыхтаваць, аформіць заяўку на атрыманне гранта? Кніга «Планета ідэй» — выдатны «дарадчык» для тых, хто хоча ажыццявіць сваю ініцыятыву па розных кірунках трансгранічнага супрацоўніцтва. Дарэчы, у рамках праекта «Планета ідэй» створаны сайт (*i-planeta.eu*), дзе кожны ахвотны можа размясціць сваю ідэю і кардынаты для пошуку партнёра.

Барыс ПРАКОПЧЫК. prapochik@zviazda.by

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне старшыні праўлення ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» Кісялю Рыгору Леанідавічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.